

ВЫНІКІ ПАДВЕДЗЭНЫ

У панядзелак у аставай зале ўніверсітэта адбылася вытворчая нарада. На ёй падведзены вынікі перада'ездаўскага сацыялістычнага спаборніцтва сярод факультэтаў, кафедр, лабараторый і вытворчых брыгад ГДУ.

Нараду адкрыў доктар філалагічных навук У. В. Анчэнка. З вынікамі работы калектыву прысутных пазнаёмліў старшыня мясцовага камітэта І. П. Трацэўскі. Ён паведаміў, што лепшыя вынікі ў сацыялістычным спаборніцтве, прысвечаным XXIV з'езду КПСС, дабіўся калектыў гісторыка-філалагічнага факультэта, які ўзнагароджан пераходным чырвоным сцягам і дыпламам першай ступені. На перада'ездаўскай працоўнай вахце добрых вынікаў у вучобе, навуковай і грамадскай рабоце дасягнуў калектыў біялагічнага факультэта. Ён заняў другое месца і ўзнагароджан пераходным вымпелам і ганаровай граматай. Троіце месца прысуджана механіка-матэматычнаму факультэту, які таксама ўзнагароджан пераходным вымпелам і ганаровай граматай. За самаадданую працу пераходным вымпелам і ганаровай граматай адзначаны калектывы кафедры фізікацвёрдага цела, кабінета філасофіі, лабараторыі фізіялогіі раслін, спартыўнай залы № 1, бухгалтэрыі і інтэрната № 2. Пераможцы сацыялістычнага спаборніцтва заверылі прысутных, што яны паможав свае працоўныя задаткі, каб апрадаць высокую ацэнку іх работы.

(Наш кар.)

ЗАЎТРА— ДЗЕНЬ ГЕОЛАГА

Свята разведчыкаў не траў адзначае савецкая краіна. Сёння мы віншваем выкладчыкаў, супрацоўнікаў і студэнтаў геалагічнага факультэта і ім прысвячаем гэты нумар газеты.

Інтэрнат № 2. Прагляд тэлеперадачы аб адкрыцці XXIV з'езда КПСС.

ГОМЕЛЬСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТАРАТА, КАМИТЕТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНИВЕРСИТЕТА

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ XXIV З'ЕЗДЗЕ КАМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ САВЕЦКАГА САЮЗА

30 сакавіка 1971 года, у 10 гадзін раніцы, у Маскве, у Крамлёўскім Палацы з'ездаў, пачаў работу чарговы XXIV з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. З'езд адкрыў уступнай прамовай член Палітбюро ЦК КПСС, Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР тав. Падгорны М. В.

З'езд выбраў Прэзідыум з'езда, Сакратарыят, Рэдакцыйную камісію і Мандатную камісію.

Зацвярджаецца наступны парадак дня з'езда:

1. Справаздачны даклад Цэнтральнага Камітэта КПСС — дакладчык Генеральны сакратар ЦК КПСС тав. Брэжнеў Л. І.

2. Справаздачны даклад Цэнтральнай рэвізійнай камісіі КПСС — дакладчык старшыня Цэнтральнай рэвізійнай камісіі тав. Сізоў Г. Ф.

3. Дырэктывы XXIV з'езда КПСС на пяцігадовым плане развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1971—1975 гг. — дакладчык Старшыня Савета Міністраў СССР тав. Касыгін А. М.

4. Выбары цэнтральных органаў партыі.

Са справаздачным дакладам Цэнтральнага Камітэта КПСС выступіў Генеральны сакратар ЦК КПСС тав. Брэжнеў Л. І., гораха сустрэты дэлегатамі і гасцямі з'езда.

31 сакавіка ў Маскве, у Крамлёўскім Палацы з'ез-

даў, працягваў сваю работу чарговы XXIV з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза.

З'езд заслухаў справаздачны даклад Цэнтральнай рэвізійнай камісіі, з якім выступіў старшыня Цэнтральнай рэвізійнай камісіі КПСС тав. Г. Ф. Сізоў.

Затым з'езд перайшоў да абмеркавання справаздачнага даклада Цэнтральнага Камітэта КПСС і справаздачнага даклада Цэнтральнай рэвізійнай камісіі КПСС.

На ранішнім пасяджэнні выступілі таварышы: В. В. Грышын — першы сакратар Маскоўскага гарадскога камітэта КПСС, П. Я. Шэлест — першы сакратар ЦК Кампартыі Украіны, Д. А. Кунаеў — першы сакратар ЦК Кампартыі Казахстана, Г. В. Раманаў — першы сакратар Ленінградскага абкома КПСС, А. В. Смірнова — ткачыха Якаўлеўскага льнокамбіната Іванаўскай вобласці, П. М. Машэраў — першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі, Н. І. Масленнікаў — першы сакратар Горкаўскага абкома КПСС.

На вячэрнім пасяджэнні працягвалася абмеркаванне справаздачнага даклада Цэнтральнага Камітэта КПСС і справаздачнага даклада Цэнтральнай рэвізійнай камісіі КПСС.

1 красавіка ў Маскве, у Крамлёўскім Палацы з'ездаў, працягваў сваю работу чарговы XXIV з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза.



МАСКВА, КРЭМЛЬ. ПРЭЗІДЫУМУ ТЭЛЕГРАМА XXIV З'ЕЗДА КАМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ САВЕЦКАГА САЮЗА

У знамянальныя дні работы XXIV з'езда Камуністычнай партыі Савецкага Саюза калектыў Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта рапартуе Усесаюзнаму форуму камуністаў, што перада'ездаўскія сацыялістычныя абавязальнасці паспяхова выкананы. Па выніках аглямай экзаменацыйнай сесіі паспяховасць складала 94,2 працента, што значна вышэй пазначыў папярэдніх гадоў. Колькасць добрых і выдатных адзнак складала 70,8 працента.

Актыўнае навуковае работа, у аснову якой пакладзены комплексныя праблемы вывучэння Палесся.

У ходзе парада'ездаўскага спаборніцтва ўзрасла грамадска-палітычная актыўнасць прафесарна-выкладчычнага і вучэбна-дапаможнага саставу, студэнтаў ўніверсітэта, пашырылася ледзіяна прапаганда. З пачатку навуцальнага года супрацоўнікамі ўніверсітэта для працоўных вобласці прачытана больш 600 лекцый і дакладаў.

Зараз калектыў ўніверсітэта працуе над да-

лейшым удасканаленнем вучэбнага працэсу, актывізацыяй навукова-даследчыцкай работы і павышэннем яе эфектыўнасці, паліпшэннем камуністычнага выхавання студэнтаў.

Рэктарат, партыйная, прафсаюзная і камсамольская арганізацыі выязнаюць шырокую падтрымку партыі і ўраду за клопат аб вышэйшай школе, стварэнне другога ў Беларусі дзяржаўнага ўніверсітэта і азіраючы з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, што калектыў ўніверсітэта прыкладзе ўсе намаганні для вырашэння стаячых перад намі задач па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў, актывізацыі будаўніцтва камуністычнага грамадства.

Рэктар ўніверсітэта

Сакратар парткома

Старшыня мясцкома

Сакратар камітэта камсамола

Старшыня прафкома

31 сакавіка 1971 года.

У. БЕЛЫ

У. КАЗЛОУ

І. ТРАЦЭЎСКІ

І. ЭСМАНТОВІЧ

М. БАЙДА

ВЫЗНАЧАНЫ ЛЕПШЫЯ

У пачатку навуцальнага года прафкортам і камітэтам камсамола нашага ўніверсітэта быў аб'яўлен конкурс на лепшы пакой, паверх і інтэрнат. Агляд прысвятваўся XXIV з'езду Камуністычнай партыі Савецкага Саюза.

Для падвыжэння вынікаў конкурсу была створана камісія з 13 чалавек. На сваім пасяджэнні яна разгледзела прадастаўлены студэнтамі, старатамі паверхаў і камандантамі інтэрнатаў матэрыялы.

Камісія падрабязна разгледзла кандыдатуры і вызначыла лепшых. Сярод пакояў інтэрната № 1 першае месца прысуджана пакою № 308 — старата М. Канада, другое — № 522 — старата В. Савіцка. На трэцім месцы пакой № 222 — старата М. Трафіменка. У інтэрнате № 2 лепшымі пакоямі прызнаны: № 242 — ста-

роста А. Закрэўская, № 317 — старата В. Зарэвіч, № 429 — старата М. Майсейкова.

Сярод паверхаў пераможцам стаў другі паверх інтэрната № 2.

Лепшым у сацыялістычным спаборніцтве ўручаны каштоўныя прызы і аб'яўлены падзякі рэктарата ўніверсітэта.

Камісія адзначыла таксама ў інтэрнате № 1 пакоі №№ 310, 410, 441. Сярод пакояў інтэрната № 2 адзначаны пакоі №№ 223, 209, 337, 413, 436, 523, 536, 537.

За час конкурсу палепшыўся санітарны стан інтэрната № 2, на ўсёх пакоях, паверхах і інтэрнатах павысілася дысцыпліна і арганізаванасць актывізацыі грамадскай і масавай работы.

М. БАЙДА,
старшыня прафкома
ўніверсітэта.

Год выдання

другі

№ 12 (70)

СУБОТА

3

КРАСАВІКА

1971 года

Цана 2 кап.

ЗНАЁМЦЕСЯ:

ПЕРШАКУРСНІКІ і тыя, хто паступіў на геофак у гэтым годзе, увойдуць у жыццё маладымі спецыялістамі ў 1975—1976 гадах. Што чакае іх ў пачатку наступнай пяцігодкі, што трэба, каб быць наданымі і карыснымі на месцы будучай работы?

Наш універсітэт — другі ў Беларусі. Ён створаны, каб з'явіць беспечнаць патрабы народнай гаспадаркі, і перш за ўсё Палессе, ў высокакваліфікаваных спецыялістах.

выкарыстаннем сучасных геалагічных і гідрадынамічных метадаў, прыкладной матэматыкі і электрона-вылічальных машын для апрацоўкі пяцігодняй інфармацыі.

Які ён, геолог 70—80-х гадоў? Геолог — гэта вучоны (я назваў бы яго зурьыстыкам), прадметам даследавання якога з'яўляюцца мінералы, горныя пароды і насычаныя іх флюіды, тэрмадынамічныя і структурныя ўмовы іх залегання, геалагічныя працэсы ад стара-

вёсак Палесся і рэшых абласцей Беларусі. Многія перад універсітэтам працавалі на вытворчасці, служылі ў Савецкай Арміі. Студэнты факультэта актыўна ўдзельнічаюць у сацыялістычным спарборніцтве. Яны абавязаліся падняць паспяховасць не менш чым на 10 працэнтаў супраць мінулага года. Слова сваё яны трымаюць з гонарам: зараз на факультэце няма ніводнага адстаючага. Значную работу па сплачэнню калектыву праводзіць камсамольскія і прафсаюзныя арганізацыі факультэта. Нашымі зямлякамі ў вучобе і грамадскай дзейнасці з'яўляюцца камуністы Грыгарэвіч, Сылапоў, камсамольцы Жогла, Петух, Сербін, Яўсеенка, Гуліс, Гахава, Разумейна, Цітавец, Рэштаў і многія іншыя. Большасць студэнтаў актыўна ўдзельнічае ў рабоце навуковых гурткоў, прымае ўдзел у мастацкай самадзейнасці і спартыўных спарборніцтвах. Можна смела сказаць, што геалагічны факультэт узяў на сабе адомныя і адомныя выхавальныя задачы перад ім складаныя задачы. Асноўнай лабараторыяй геологаў, лабараторыяй, дзе замацоўваюцца тэарэтычныя веды, з'яўляюцца экспедыцыі, поле, пошукавыя партыі, промыслы, руднікі, шахты. У бліжэйшы час трэба канчаткова выбраць і падрыхтаваць палігоны вучэбнай практыкі, размеркаваць студэнтаў на вытворчыя працтыі.

Праз месяц пачнецца заліковая, а за ёй і экзаменацыйная сесія, таму трэба сур'ёзна рыхтавацца да пераходнага чарговага бар'ера на маршоне працягласцю ў пяць год.

А. КІНЗІКЕЎ,
дэкан геалагічнага факультэта, доктар геалагічна-мінералагічных навук, прафесар.



Вось так, камень за каменем, будучыя геологі разгадваюць тайны нашай планеты, авалодваюць сваёй прафесіяй.

ЗАЎСЁДЫ Ё ДАРОЗЕ, ЗАЎСЁДЫ Ё ПОШУКУ

Што можна быць радасней і прыгажэй, чым дзеці людзей у дрымачай тайзе, у спікотной пустыні, у бязлюддзі і бяздарожжы будаваць гарады, сёлы, новыя заводы і фабрыкі, ствараць электрастанцыі і лініі электраперадач, руднікі і капалыні, рухаць горы і пракадаваць у іх тунэлі для новых аўтамобільных і чыгуначных шляхоў, утаймоўваць і прымушаць працаваць на карысць людзей многаводныя непаслухмяныя рэкі, асушыць балоты, абвадняць пустыні. Першыя ў гэтай цяжкай, але высокароднай справе — заўсёды геологі.

Гэта працаўнікі-геологі першыя месяц гразь, кормяць камароў, змагаюцца ад спякоты і дрыжача ад холаду ў раёнах новабудоваў. Гэта яны сваімі пошукамі першымі даюць шлях у жыццё навуковаму і практычнаму распрацоўкам у розных відах будаўніцтва, даюць ваду людзям, садам і палям у пустыні, прыно-

сяць цеплыню і святло, урываюцца ў космас, вывучаюць лунныя пароды. Зямная геалогія пракадавае шляхі ў космас. І настане дзень, калі геологі паселяцца на новых планетах, дзе будуць весці даследаванні, неабходныя людзям Зямлі. З «табійных бадаг — дзівакоў», якія плылі ў песнях геологаў, яны ператворыцца ў «касімічных бадаг-дзівакоў».

Геологі заўсёды ў дарозе, заўсёды ў барацьбе за дарабыт чалавек на зямлі, заўсёды наперадзе, заўсёды ў сэрцах людзей. За імі вялікая будучыня.

Нашым маладым геологам ёсць дзесяці гадоў вучыцца, ёсць чаму вучыцца, ёсць у яго вучыцца.

Шчаслівай вам дарогі! Вам жыццё і працаваць у вялікай будучыні, на карысць нашай Радзімы!

Ю. ХАДАКОЎСКИ,
дацэнт, кандыдат тэхнічных навук.

РАМАНТЫЧНАЯ ПРАФЕСІЯ

«Людзі падзяляюцца на геологаў і ўсіх астатніх».
С. Д. ТУРОЎСКИ.

Усё жыццё геологаў — тайга, камары, маршруты. Але адзін раз у годзе геолог не заўважае гэтка. Ён адзначае сваё свята. У гэты дзень святкуюць тыя, хто ўчора вярнуўся з маршрута, хто заўтра

зноў пойдзе ў маршрут. Яны заслужылі гэты права. Гэта права ў рэнах металу, у домнах, у крыллях самалётаў, у струменях арыка, у неабдымных моры чорнага золата.

Геолог вучыцца ўсё жыццё. Па кнігах і па каменнях, у аўдыторыях і ў полі, — усюды. Аб нашай вучобе гавораць заліковыя кніжкі і журналы выкладчыкаў. Але мы таксама вучымся паважаць людзей і верыць ім. Ды як не ацаніць плыч сярба, з якім ідзе ў маршрут, дзеліш апошні кавалак хлеба і іменьку тытуно...

Сёння студэнт-геолога можа на бачыць усюды: у кінацэнтрах горада, у актывам і спартыўных залах універсітэта.

А заўтра...
Той, хто сёння чытае падручнік і робіць расліны, хто ўсё жыццё чакае сваёй рамантычнай сустрэчы, хто знойдзе ў гэтым сваё прызвание. Рамантыка, за якой хаваюцца карпатліва і ўспарта праца, якой папярэдняе вывучэнне кніг і прыбораў у студэнцкай ладуцы, — гэта наша жыццё, наша прызвание. Так, мы станем геологамі.

А. МАХНАЧ,
В. МАРКАЧ,
студэнты 3 курса.

АДКАЗНЫЯ ЗАДАЧЫ

Геалагічны факультэт з'яўляецца адным у рэспубліцы, таму выпускнікі яго будуць размяркоўвацца пераважна ў ле народнай гаспадары. У дзевяты пяцігоддзі ў Беларусі будзе яшчэ больш высокімі тэмпамі працавацца прамысловая і грамадзянскае будаўніцтва. Для гэтай мэты на пяцігодку прадугледжана больш 20 мільярдаў капіталаўкладанняў. Выпуск прамысловай прадукцыі ўзрастае ў 1,3 раза. Мярнуецца дасеці аздабычу нафты да 10 мільянаў тон, што азначае рост у 2,4 разы ў параўнанні з сённяшнім.

Вядуць распрацоўвацца калійныя солі (толькі ў Салігорску за пяцігодку будзе выпушчана больш 30 мільянаў тон калійных угнаенняў) і іншыя карысныя выкапні асвадзанага падзямля, якімі багатыя негры нашай рэспублікі.

Беларусь — краіна рэк і азёр. У новай пяцігодцы плануецца разгарнуць вялікія меліярацыйныя работы.

Для акавічвання ўсіх задач, якія прадугледжаны ў праекце Дзяржплэна XXIV з'езда КПСС, неабходныя кадры высокакваліфікаваных спецыялістаў. Яны павінны ўмець правесці пошукі і даследаванні на высокім навуковым узроўні, з

жытных часоў да сучаснасці, арганізмы, якія жылі ў розныя перыяды развіцця нашай планеты, і фізікагеаграфічныя ўмовы іх жыцця. Метадам пазнання гэтага з'яўляецца матэматыка, а сродкам аналізу і аб'яўлення геалагічнай інфармацыі — вылічальныя машыны. Мы будзем рыхтаваць менавіта такіх геологаў.

Факультэт як самастойнае структурнае падраздзяленне ўніверсітэта існуе трохі больш за 4 месяцы і перажывае цяжкі час фарміравання і стагналення. У нас многа яшчэ не хапае: мэблі, лабараторнага абсталявання, падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, дэманстрацыйнага матэрыялу, добра абсталяваных лабараторыяў і кабінетаў, успамагалынага персаналу і штатных выкладчыкаў. Але галоўнае зроблена — мы за кароткі тэрмін забеспечылі вучэбны працэс высокакваліфікаваным выкладчыцкім саставам. У нас ужо зараз на факультэце працуюць тры прафесары — доктары і пяць кандыдатаў навук. Запрошаны і вядуць заняткі са студэнтамі вядучы спецыялісты навукова-даследчыя і вытворчыя арганізацыі.

На чатырох курсах факультэта навукаецца 218 студэнтаў, больш паловы якіх — з

НАШЫ ПОСПЕХІ

вальныхных адзнак. 23 студэнты здалі сесію на выдатна.

Хочацца адзначыць студэнта IV курса Жогла В. Г., які на працягу ўсяго навучання ва ўніверсітэце здае сесіі толькі на выдатна і прымае актыўны ўдзел у навуковай рабоце факультэта. Студэнты нашага факультэта прымаюць актыўны ўдзел у рабоце НСТ. 12 работ прадстаўлены на ўніверсітэцкім агляд-конкурсе студэнцкіх навуковых работ.

Вялікая заслуга належыць нашым спартсменам-барцам. На індэна праішоўшым першынстве ўніверсітэта па класіфікацыі барацьбе нашы барцы падзялілі 2 і 3 месцы з фізічных факультэтаў. Асабліва спадабалася ўсім барацьба студэнтаў IV курса Петуха А. В. і Яўсеенкі В. Г.

З вялікім энтузіязмам узялі за арганізацыю і правядзенне конкурснага вечара ма-

стацкай самадзейнасці. Часу было мала, але работы зрабілі ўсё магчымае, каб вечар прайшоў добра. Актыўны ўдзел прымаў Гайдук В., Лук'януха В., Святчанка Н., Марозаў В. і іншыя.

Добра здалі студэнты-геологі Леніскага заліку, прысвечаныя XXIV з'езду КПСС. Вялікую работу па падрыхтоўцы і здачы Леніскага заліку правяла камсамолька Камена В., член камсамольскага бюро факультэта. 20 студэнтаў будуць узнагароджаны значкамі «Леніска заліку».

Магнэце, набірае сілы геалагічны факультэт. І ў авангардзе ўсіх яго добрых спраў стаяць камсамольцы. Яны ўвучыцца справай даказаць, што варты насіць званне камсамольца.

Г. СЕРБІН,
сакратар камсамольскага бюро факультэта.

СУСТРЭЧА З НАФТАВІКАМІ

Навука ў нашы дні ўсё болей, усё глыбей праінае ў практыку. Партыя арыентуе вучоных на тое, каб паставіць перадавую навуку ў самыя цэнтры вырашэння важнейшых дзяржаўных пытанняў, каб вучоныя лічылі больш адчуваць адказнасць за лёс народнай гаспадаркі. Гэта задача знаходзіць свой водгук і сярод вучоных геалагічнага факультэта. Пацвярданнем гэтаму з'яўляецца сустрэча нашых вучоных-геологаў з працаўнікамі Рэчыцкага нафтадобываючага ўпраўлення, якая адбылася днём 1 на якой прысутнічалі геологі-нафтавікі з трыста буравых работ і геадзіячнай экспедыцыі. На гэтай сустрэчы стала толькі адно пытанне: як дапамагчы нафтавікам Беларусі дасеці да 1975 года апра-

сленую праектам Дзяржплэна XXIV з'езда гадавую здабычу нафты ў 10 мільянаў тон. А гэтая дапамога вельмі патрэбная. Прафесар А. Р. Кінзікеў у сваім выступленні паказаў, што толькі на распрацоўваемых нафтавых месцанароджэннях Беларусі пры існуючым тэхналогіі ІІ распрацоўкі можна ў 1975 годзе здабыць 7—8 мільянаў тон нафты. А дзе ж узьнік недастоючы 2—3 мільянаў тон? Спадзяюцца на новыя нафтавыя месцанароджэнні можна толькі ў тым выпадку, калі будуць паскораны тэмпы пошукаў, разведкі, складання праектаў, распрацоўкі і дасягнення аптымаль-

нага ўзроўню здабычы за 3—4 гады. Зараз ад моманту адкрыцця месцанароджэння да ўводу яго ў эксплуатацыю праходзіць не менш 5—6 год. Дзе ж выхад? Меркаванне ўдзельнікаў гэтай сустрэчы было аднадушным: беларускім нафтавікам можна дапамагчы толькі дасягнуць супрацоўніцтва вучоных і нафтаздабытчыкаў. Былі дакладзены ідэі аб асноўных кірунках даследаванняў, якія дазваляюць вырашыць пастаўленую партыяй перад нафтавікамі адназначную задачу.

З выступлення начальніка ўпраўлення Р. А. Марозова высветлялася, як часта нафта-

вікі ў сваёй практычнай рабоце сутыкаюцца са складанымі праблемамі, вырашаць якія ў іх не хапае ні часу, ні сіл. Ён расказаў таксама, што беларускае Палессе з'яўляецца адным нафтадобываючым раёнам нашай краіны, які не мае свайго навукова-даследчага інстытута. Нафтавікі Беларусі вельмі зацікаўлены ў ўніверсітэце, геологі-нафтавікі і гідрагеологі прынялі самы актыўны ўдзел у вырашэнні задач, пастаўленых партыяй і ўрадам перад нафтавікамі Беларусі.

А. НЕДАВІЗІН,
кандыдат геалагічна-мінералагічных навук.

ГЕАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

НАВУКОВАЯ работа студэнтаў у нас надаецца вельмі вялікае значэнне. Гэта і аразумела, таму што яны, у якім бы маштабе ні праводзілася, выпрацоўвае ў будучага спецыяліста ініцыятыву, здольнасць да самастойнага мыслення, развівае зручнасць, шырока поглядаў, нарэшце, фантазію, без якой геалагу вельмі цяжка працаваць.

Кожнаму, хто далучаецца да навуковай творчасці, трэба памятаць, што гэта праца, часта цяжкая, на працягу ўсяго жыцця. І яшчэ трэба памятаць, што ў навуцы няма ні чорнай, ні белай работы, ёсць толькі адна, вельмі патрэбная творчай дзейнасць, прысвечаная галоўнай мэце — расчыць пастаўленую або ўзнікшую задачу ці праблему. Ёй надпарадкоўваецца ўсё жыццё вучонага. Яны ўтвараецца з многіх складаных збор фактычнага матэрыялу (у нашым выпадку — камянага, графічнага, літаратурнага і інш.), усебаковая яго апрацоўка з прымяненнем усіх неабходных метадаў аналізу атрыманай, часта даволі разнастайнай інфармацыі, сінтэза ў выглядзе рашэння пастаўленых задач. Усё ўзаемна звязана, ніводнае звязно з тэстага ланцуга не можа выпасці.

На нашым факультэце ў сучасны момант яшчэ цяжка надаць нармальную навуковую работу не толькі студэнтаў, але

і выкладчыкаў. Многага ў нас яшчэ не хапае. І тым не менш нават у гэтых умовах неабходна адшукваць кожную магчымасць, каб займацца навуковымі даследаваннямі. А тое, што гэта магчыма, паказвае ўдзел нашага факультэта ў конкурсе студэнцкіх навуковых работ універсітэта. На гэты конкурс прадстаўлена больш 15 прац, з якіх несумненна заслугоўваюць увагу работа А. А. Махначы, дзе падведзены вынікі арыгі-

нальным даследаванняў аўтара, рэфератыўна-тэматычная работа В. С. Маркача, выдатныя разлікова-вылічальныя работы А. А. Разумейкі, Т. Г. Флінскай, работа А. Грыгаронкі і іншых. Значыць, можна штосці рабіць. І рабіць надарна, было б жаданне. Хацелася б, каб у нашых студэнтаў усё часцей і часцей з'яўлялася такое жаданне.

Студэнтам неабходна актыўна прымаць удзел у арганізацыі і абсталяванні нашых кабінетаў і лабараторый. Мусяць, некалькім будзе гэта здавацца механічнай работай, але яна неабходна кожнаму, яе вопыт можа спатрабіцца ў будучым.

Праверка і камплектаванне маючыся палярызаваных мікраскопаў, бінакулярных луп і іншай апаратуры замацоўвае веданне гэтых прыбораў, вучыць рабаце з імі. А зараз можна выкарыстоўваць заняты замежнымі мовамі.

Летнія вучэбныя і вытворчыя практыкі таксама можна выкарыстаць для навуковай работы. Чаму б, напрыклад, студэнтам першага курса пры праходжанні геалагічнай практыкі не ўзяць па некалькі проб з вывучаемых разрэзаў для далейшага самастойнага вывучэння анцэсарных мінералаў і літалагічнага складу. Па адной—дзве пробы на брыгаду, больш не патрэбна. Вагаты матэрыял для самастойнай апрацоўкі можна прывезці і з вытворчай практыкі.

Можна ў час канкул адзеісціць невялікую турыстычна-навуковую паездку па нашых рэках, па нашаму краю, складзіць шліхавую карту русла ракі Сож ці яе прытокаў. Паездка цікавая, сумішчаючая адпачынак, турызм і навуковую работу. А змой сабраны матэрыял дэталёва апрацаваць.

Трэба рабіць экскурсіі па месцазнаходжанні нашай рэспублікі і прылягаючых тэрыторый суседніх рэспублік. Атрыманая ўражанні аб гэтых месцазнаходжаннях застануца на ўсё жыццё і абавязкова прынясуць карысць.

Неабходна прапанаваць сваю дапамогу геалагічным арганізацыям нашага горада і рэспублікі. Нахай яна будзе невялікая, але вельмі патрэбная кожнаму студэнта.

С. ТУРОЎСКИ,
прафесар.

ДАРОГА Ў НАВУКУ

нальных даследаванняў аўтара, рэфератыўна-тэматычная работа В. С. Маркача, выдатныя разлікова-вылічальныя работы А. А. Разумейкі, Т. Г. Флінскай, работа А. Грыгаронкі і іншых. Значыць, можна штосці рабіць. І рабіць надарна, было б жаданне. Хацелася б, каб у нашых студэнтаў усё часцей і часцей з'яўлялася такое жаданне.

Што ж можна рабіць у нашых умовах?

Неабходна прыцягнуць студэнтаў да выканання гаспадарча-дагаворных работ, выдзяляючы для іх невялікія, але максімальна самастойныя раздзелы. Яны б адчувалі адказнасць за іх і змаглі б правяць сваю ініцыятыву.

было б арганізоўваць шліхавую лабараторыю, бо для яе мы набылі амаль усё неабходнае. А чаму б самім студэнтам не арганізаваць шліхавую лабараторыю, стані для якой таксама маюцца? Вельмі важнай і карыснай работай з'яўляецца прывядзенне ў парадак нашых калекцый.

Неабходна шырай практыкаваць самастойную работу студэнтаў з літаратурнымі першакрыніцамі, у тым ліку замежнымі. Гэта вельмі важны раздзел самастойнай навуковай работы кожнага вучонага. Неабходна складзіць рэфераты на асобныя артыкулы, манатграфіі, тэматычныя рэфераты па шэрагу публікацый. Для перакладу замежнай літаратуры неабходна

ГЕАДЭЗІЯ Ў ПОЛІ

У студэнтаў першага курса наперадзе палаява вучэбная практыка па геадэзіі. Яна ставіць сваёй мэтай замацаванне студэнтамі тэарэтычнага курса, набыццё навыкаў работы з геадэзічнымі інструментамі і авалоданне метадамі правядзення геадэзічных работ. Усё гэта неабходна пры выкананні пошуковых, прамысловых і іншых геалагічных работ. Палаява практыка мінулага года прайшла добра. Усе студэнты выканалі яе праграму. Аднак студэнты з лепшай тэарэтычнай падрыхтоўкай паспяхова вырашалі прак-

тычныя пытанні па палаявых вымярэннях, па камеральнай апрацоўцы сабранага матэрыялу. Гэта патрэбна ўлічыць кожнаму студэнта пры падрыхтоўцы да падыходзячай палаявой практыкі.

У бягучым навучальным годзе запланаваць правядзенне палаявой практыкі ў раёне Свяцілавіч. Праведзена аднаведная падрыхтоўка: падобраны высокакваліфікаваныя кіраўнікі для кожнай групы, ёсць інструменты і прыборы.

М. ЧЫЧЫН,
дацэнт.

КРАІНА ЧАКАЕ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ

Рашэнне вялікіх задач па асваенню прыродных багаццяў нашай краіны патрабуе комплекснага падыходу да вывучэння нетраў. Пачаў з іншымі геалагічнымі навукамі над гэтай праблемай працуе і гідргеалогія.

Тысячы спецыялістаў-гідргеолагаў і інжынераў геалагаў — працуюць у розных галінах народнай гаспадаркі. Іх можна сустрэць на прадпрыемствах горнараднай і нафтагазаздабываючых прамысловасці, на будаўніцтве прамысловых і грамадзянскіх аб'ектаў, шахт, заводаў і іншых. Яны выкарыстоўваюць свае веды для выяўлення ўмоў размеркавання і рэжыму падземных вод, вывучэння гідрохімічнай і гідрдынамічнай зальнасці запасаў вод.

Ва ўсіх галінах прамысловасці чынаюць гідргеолагаў і інжынераў нашага ўніверсітэта. Першы выпуск аюта адбудзецца ў 1972 годзе.


Набыццё трывалых ведаў, потым плёная работа ў народнай гаспадарцы — прызыненне кожнага студэнта геалагічнага факультэта.

Грандыёзныя задачы далейшага развіцця народнай гаспадаркі краіны пастаўляюць партыю ў пракце Дырктару па новаму пладкаваму плану.

Для іх выканання спатрэбяцца веды, энергія і натхненне маладых спецыялістаў — будучых выпускнікоў Гомельскага ўніверсітэта.

У Дзень геолага пажадаем нашым студэнтам плённай вучобы, здароўя і шчасця.

В. ГЕРАСІМАЎ,
прафесар, загадчык кафедры гідргеоалогіі і інжынернай геалогіі.



У студэнтаў першага курса навучальны год заканчваецца палаявой вучэбнай практыкай па агульнай геалогіі. Першы мэтанакіраваны выхад будучых геалагаў у навакольны свет дае ім магчымасць адірваць і чытаць старонкі кнігі прыроды, дзе «запісаны» вялікія падзеі мінулага. Так было і на апошняй практыцы.

Студэнты раскрывалі асаблівасці працякаючых геалагічных працэсаў у кожным раёне практыкі па маршрутах Гомель-Оў-

ПЕРШАЯ ПРАКТЫКА

руч, Мазыр - Лоеў - Слаўгарад - Гомель.

Першая палаява практыка па геалогіі паідае многа ўражанняў. Падаробныя раёны далі магчымасць азнаёміцца з масіўна-крышталічнымі пародамі, якія ўтварыліся ў дакембрыйскі час і маюць узрост ад 600 мільянаў да 2 мільярадаў гадоў, з дыслакацый парод, якія

нясуць у сабе сляды прайшоўшых у м'яўлым геалагічных працэсаў, і з адкладаннямі асадачных парод больш маладога часу.

У кар'еры кварцытаў Першамайскага рудаўпраўлення студэнты азнаёміліся з масіўнымі метамарфічнымі пародамі з іскрава выражанай складчатасцю. Тут прадставілася магчымасць бачыць трэшчынаватасць парод, структуру горнага крышталю, бачыць і вывучаць марсію раібану, якая захавалася на кварцытах і сведчыць, што абруцця кварцыты ўтварыліся ў выску метамарфізму пяску марскога паходжання.

У Іматпольскім кар'еры студэнты бачылі вялікі масіў шэрых і чырвоных гранітаў, жылыя кварц і іншыя мінералы. Тут яны пазнаёміліся з узыўнымі метадамі, якія прымяняюцца пры адкрытых распрацоўках свальных парод.

Праграма практыкі будучых геалагаў была насычанай. Яна дала магчымасць ім бліжэй пазна-

міцца з сваёй будучай спецыяльнасцю. За кароткі час яны сталі больш дэталіраванымі і назіральнымі, убачылі тое, з чым былі знаёмы па старонках падручнікаў.

Увесь час практыкі студэнты і выкладчыкі жылі ў палатным гарадку. Уся работа

праходзіла па раней складзенай праграме. Юнакі і дзяўчаты не толькі напружана адпачывалі: выпускалі нацен, газету, наладжвалі паліграфію, мацы, сустракаліся з рабочай моладдзю. У Першамайскім рудаўпраўленні студэнты далі кавэрт, у якім прынялі актыўны ўдзел Марозаў, Свіданка, Ізкон і іншыя. Пад кіраўніцтвам выкладчыка П. У. Сяова практыканты правялі шмат захваляючых спартыўных падышкаў.

Першая палаява практыка прайшла карысна і змястоўна. Гэтак садзеінічала дапамога спецыялістаў рудаўпраўлення. Многа клопатаў праявіў аб нас начальнік Першамайскага рудаўпраўлення А. Завалішын, свае веды і вопыт перадаваў студэнтам геологі Папоў, Карфанці і Снелынкаў.

Вынікі справаздач аб практыцы паказалі, што студэнты паспяхова выканалі ўсю праграму. Многія з іх атрымалі высокія адзнакі.

М. БАБКОЎ,
дацэнт.



25 мая. Быў сход аб практыцы. Разміркоўвалі па ўсёй Беларусі. Адыны трапілі на адмыку, другія — на буршце, трэція — на рэжымныя гідрэалягічныя назіранні. А Ірышка з Ігарам будуць займацца праблемай засалення Салгёрска. Во добра! Раёны цікавыя, і мне хочацца трапіць некуды далёка-далёка. Дарэчы, мяне ў ліку 14 чалавек накіравалі ў Палескую гідрэалягічную партыю.

2 чэрвеня. Мы ўжо ў полі! Усе адыбылося вельмі хутка. Яшчэ ўчора мы лічылі, што доўга прасядзім у Мінску на дэшыфраванні аэрафотаздымкаў, а сёння раніцай наш начальнік парты паведамаў, што мы павінны неадкладна выехаць у поле. Божа літасцішы, што тут пачалося: шалёныя по-

шукі сваіх рукавоў, фотаплянак, струн для гітар, рэзудзіну, харчу, білетаў на аўтобус, спачуванні родных і сяброў: мамы, бабці, зямлі, лес! Потым пачыла траясніна ў аўтобусах, мноства перасадак — і вось мы ўжо на месцы. Будзем самастойна праводзіць здымку. І не якую-небудзь, а дзяржаўную комплексную геалагагідрэалягічную.

18 чэрвеня. Час ляжці вельмі хутка. Здарэняў куча. Маршруты жакліва цікавыя. Научыліся без компаса вызначаць кірунак па гадзінніку і сонцу, за дзве хвіліны выкопчаць даўжэзную рыдлёўкуй двухметровыя шурфы і закапушы, а зацэаіраваці ў нас з Тацінай выдатныя: падекоінаем, павісаем

на рыдлёўку і р-раз — уся ручна ідзе ў торф. А яшчэ цікавыя сустрэчы: то чарапахы на беразе канала, то бабры, то гадзюкі, то вялізныя чуда-бусы. Я толькі наспяваю касеты мяніць. Вечарам мы падаем з ног ад стомы, бо прыходзіць хадаці па 10—12 кіламетраў. Але пасля вичэражня плавання ў возеры мы спяшаемся захапіць месца для вогнішча, дзе Дзімка з Сашкам спяваюць самы модныя песні.

21 чэрвеня. Нам з Валеркам пашацавала! Зацінулі ў маршрут на верталёце! Якая прыгажосць! Прыязалі сваю гордасць — рыдлёўку, і паліяцелі. Маршрут быў цікавы, але даволі цяжкі: многа меліярацыйных канаў і каналаў, але Валерка навучыў спакаць мяне з рыдлёўкай, як з шастом.

23 ліпеня. Мы з Тацінай цяпер улаўнена арыентуемся па карце на мясцовасці. У лесе многа землянікі і... гадзюк. Ка-

лі становіцца страшня, мы пачынаем голаса і працяжна спяваць. Вадзік стаў летуценны нейкі, пачаў усё губляць: то картку, то фотік... Чакаем, што на днях і без галавы прыйдзе. Закахаўся, ці што? Усё пісьмы піша... Дарэчы, усім забылася: мы ж пераехалі на Дняпр. На тым баку ракі — Украіна. Зрэдку мы плаваем «за мяжу».

13 жніўня. Вечар сядзім ля вогнішча і п'ём чай без цукру, з чорным хлебам. Смаката! Мы ўжо добра зарарэлі, адачэллі, ўжо добра загарэлі, паспахаудзелі, паразумнелі, паспакавалі. Апошняя грошы патрацілі на інігі. А ўчора Юрка атрымаў перавод, і мы пайшлі ў кіно, а потым на танцы. Але ў мэтах эканоміі сядзелі за мяжой танцпляцоўкі і слухалі музыку.

17 жніўня. Хлапчукі газораць, што не ўяўляюць нас у плацях і туфлях. Мы адразу востра засумавалі аб доме, аб горадзе. Засталося 10 дзён. Мы

стаміліся, але трымаемся. Атрымаці грошы, сталі папраўляцца.

Маршруты ў асноўным у даліне Дняпра. Ужо паспелі адыбыць, збіраем рэчы. Сёння ўсё ў апошні раз, нават зламала ў апошняя наша рыдлёўка.

26 жніўня. Закончыўся апошні рабочы дзень. Прыводзім да парадку карты, палаяны дзённікі, збіраем рэчы. Сёння ўсё ў апошні раз, нават зламала ў апошняя наша рыдлёўка.

31 жніўня. Ура-ра! Мы дома! Мілья ў ванне! Пай сапраўдную моцную каву, а зараз ляжым у беласенных пасцельках. Як незвычайна!

Я ведаю, што вясной мы «завярэем» туюж па мінулайму і будзем нецяпрліва чакаць канца сесіі, каб сказаць: «Добры дзень, поле!»

Е. КАМІНСКАЯ, студэнтка 4 курса геалагічнага факультэта.

НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

Днямі гісторыка-філалагічнага факультэта нашага ўніверсітэта арганізавалі вельмі цікавую навуковую канферэнцыю ў горадзе Жлобіне. На гэтай канферэнцыі перад настаўнікамі горада і раёна выступілі супрацоўнікі кафедр агульнай гісторыі, беларускай і рускай моў, беларускай і рускай літаратуры.

Прафесар П. П. Ахрыменка

прачытаў даклад «Асноўныя асаблівасці народна-паэтычных твораў пра У. І. Леніна», старшы выкладчык М. А. Янкоўскі — «Беларуская паэзія на сучасным этапе развіцця» выконваючы абавязкі прафесара У. А. Анцічэна — «Стан і задачы беларускага мовазнаўства на сучасным этапе», старшы выкладчык М. В. Родчанка —

«Вобраз У. І. Леніна ў рускай савецкай паэзіі».

На сесійным пасяджэнні прафесар І. Ф. Мужаў прачытаў даклад «Выхаванне савецкага патрыятызму і пралетарскага інацэарнацыяналізму на ўроках гісторыі ў сярэдняй школе». Акрамя таго, дэкан факультэта Д. А. Лявончанка пазнаёміў прысутных з перспектывамі развіцця нашага ўніверсітэта.

Даклады і выступленні выкладчыкаў гісторыка-філалагічнага факультэта на выязной канферэнцыі выклікалі вялікую цікавасць у настаўнікаў Жлобіншчыны.

Наш кар.

РАДАСЦІ І НЯЎДАЧЫ

Днямі ў гарадскім спартыўным комплексе праводзілася асабста-каманднае першынство Гомельшчыны па цяжкай атлетыцы. Каманда нашага ўніверсітэта абараняла гонар таварыства «Буравеснік». Трэба сказаць, што спартсмены многа і ўпарта траніраваліся. Праца не прапала дарэмна.

У выніку спаборніцтваў чэмпіёнамі Гомельскай вобласці сталі Ф. Шылак, Н. Кузянік, С. Цішкоў, А. Н. Навалётаў і В. Эцін занялі другія месцы.

Але былі і няўдачы. Не ўсе спартсмены сур'езна рыхтаваліся да чэмпіянату. Першакурснік М. Чарняк перавысіў уласную вагу, а В. Рэзінікаў не адолеў рывок. Іх няўдачы адбіліся і на агульным выніку каманды, якая замкнула тройку прызёраў.

Хочацца выказаць папрок і ў адрас нашых аматараў цяжкай атлетыцы. У час спаборніцтваў нікога з іх не было ў зале. А як часта сярбоўская падтрымка дапамагае спартсменам!

Ф. ШЫЛАК.

ПЛЫЎЦЫ ВЯРНУЛІСЯ ПРЫЗЁРАМІ

Тры дні ў Мінску праводзілася першынство вную рэспублікі па плаванню. У спаборніцтвах прынялі ўдзел усе вную Беларуды.

У першы ж дзень спаборніцтваў студэнты ўніверсітэта аказалі ўпартае супраціўленне камандам Інстытута фізікультуры. Уладзімір Хомчанка, Наталля Тызчук сталі чэмпіёнамі на дыстанцыі 100 метраў вольным стылем.

У другі і трэці дзень спаборніцтваў Хомчанка ўстанавіў рэкорды Беларуды «Буравесніка» і рэспублікі, паказавшы на дыстанцыі 100 метраў вольным стылем час 55,3 секунды, а на 400 метраў — 4 мінуты 25,7 секунды.

Пасляхова выступілі студэнты і ў эстафете 4×100 метраў вольным стылем. В. Хомчанка,



Працягваецца агляд-конкурс мастацкай самадзейнасці ўніверсітэта. У мінулую суботу адыбы справаздачы канцэрт біблага-глебавага факультэта. У вялікай і змястоўнай праграме былі прадстаўлены песні савецкіх кампазітараў, вершы, танцы, эстрадыны мініяцюры. Гледачы неаднаразова апладзіравалі выканаўцы рускіх песень О. Лужковай, чытальнікам Т. Цобанавай і М. Аксёнавай.

Добрыя ўражанні пакінула выкананне беларускай полькі В. Панчэнай і Е. Гільгоф. У гэты вечар зноў гучалі папулярныя песні кампазітара Анатоля Новікава «Дарогі», Андрэя Зацэпіна «На волжскім беразе».

У конкурснай праграме біблагаў былі выдатна выкананы таджыкскі і жартаўлівыя танцы.

Менш удала выглядала мініяцюра «Першакурснікі на лекцыі», прыметы ў выкананні Н. Смалянчук і С. Ратынскай.

Універсітэцкі агляд-конкурс мастацкай самадзейнасці працягваецца.

На здымках: таджыкскі танец выконвае Е. Гільгоф. Выступае хор біблага-глебавага факультэта.



ВЯСНОВЫ МАТЫЎ.

Фотазцюд.